

ЗВЯЗДА

Орган ЦК і Мінскага Абкома КП(б)Б

ГОД ВЫДАНИЯ XXIV

№ 59 (6941)

АУТОРАК

11

САКВАІКА

1941 г.

ЦАНА 10 КАП.

Гарадскія сходкі партыйнага актыва. КАЛГАС ПЕРАД ВЕСНАВОЙ СЯУБОЙ. С. Грыгаровіч — За 120 пудоў зярна з гектара. А. Шуршун — Насенне падрыхтавана. С. Курзін — Высокі ўраджай будзе завябан. Н. Купрыянаў — Калгаснае зьяно. А. Капелюскі — Павялітым даход ад гарадніштва.

А. Розін, Л. Свистун — Плучі і абруч адрамантаваны. З. Бычкова — Дадам краіне цукровыя буркакі. А. Матусевіч, С. Маізацэў — Ідзе вясна... Праф. Н. Большчынаў — Т. Г. Шаўчэнка. ЗА РУБЯЖОМ: Вайна ў Еўропе і Афрыцы. (Дзеянні ваянных дзеянняў). Буд-жэт Індыі.

ПЕРАТВАРЫЦЬ БЕЛАРУСКІЯ БАЛОТЫ У КВІТНЕЮЧЫЯ ПАЛІ І ЛУГІ

Пазаўчора ў «Правдзе» была апублікавана пастанова Савета Народных Камісарараў Саюза ССР і Цэнтральнага Камітэта ВКП(б) «Аб асушэнні балот у Беларускай ССР і скарыстанні асушаных земляў пагадзімі для расшырэння пасевных плошчаў і сенажаці». Гэта рашэнне мае велізарнае народнагаспадарчае значэнне. Урад і партыя намайш праграму далейшага ўздыма калгаснага земляробства Беларускай ССР на бліжэйшыя пяцінаццаць год.

Беларусь за год савецкай улады ператварылася ў агулу ў квітнеючыя саюзныя рэспублікі. Соцыялістычнае дзяржава асацыяла беларускія калгасы, які і калгасы ўсёй краіны, наваёнай тэхнічай — трактарыя, камбайны і іншыя машыны. Беларускае сельгаспадарчае асяроддзе разнастайнае і разнапланнае, залягае на разнастайных і разнапланнах частках. Не паклаўшы чы рук, прадуце ўжо над расвіццём прадуцтваў сільскагаспадарчай галіны. Калгасы БССР забіліся значных поспехаў у сельскай гаспадарцы. Гэтыя поспехі адзначаны Саюзнам Саюза ССР і ЦК ВКП(б).

За год савецкай улады пасевныя плошчы ў БССР павялічыліся на 625 тысяч гектараў. Праведзена вялікая работа па скарачэнню хутароў хвацоў і калгаснага пасеві. Павялілася культура сацыялістычнага земляробства. За апошнія два гады ў двух трох калгасоў рэспублікі ўведзены правільныя сенабароты. Калгасы сталі шыроў прымяняць арганічныя і мінеральныя ўгнаенні. Многас зроблена для павышэння парадку ў калгаснах земляробствах. Умяшчалася працоўная дысцыпліна ў калгасоў. У 1940 годзе ўсе сельгаспадарчыя работы выкананы ў добра кароткія тэрміны, чым у мінулыя гады. Створаны сярэньчыя ўмовы для далейшага арганізацыйна-гаспадарчага ўмяшчэння калгасоў.

Вясном, што тэрыторыя Беларусі амаль уся багата вільлі і малымі балотамі. Многія з іх пажыраюццахны нават у летні час. Раённыя калгасы і сельгаспадарчыя бачкі беларускіх селянінаў. Неацёныя плошчы адтуль сцягне, заняволеныя парызам, памешчыкам.

«Скрыпчы трыхцінай асіны, Над курганам звар' вясне... Тасцішам, перавай пучышай, У брамах, севаным сядзішай, Ціць палобчыкі жыцьця».

Так тэсаў у 1908 годзе аб тамашніх людзях народны паэт Беларусі Янка Купала ў вершы «У нашым парце».

«Хрусьціць падыманымі калі, і качанець ноў і шчыне, і чухнуць вочы ў паушчыне...» Сягне галавамі. Балоты былі карынай галечы, хвацоў, бездарожжа.

Царам, памешчыкі былі плуць да пау-тара. Капі царскі ўрад і рабці зьявіліся сьпіры асушачы балоты, то ўсе работы праводзіліся амаль выключна на памешчыцкіх землях і ў казённых лесах. Меліярацыйныя работы ў Беларусі разгарнуліся шырока толькі пры савецкай уладзе. З год ў год адвёраюць беларускія селяніне ў балот усё новае і новае землі. Павялічыліся плошчы пасеві і сенажаці. У Беларусі асушана 159 тысяч гектараў балот. Толькі за кошт зэр-жэння ў меліярацыйна ўкладзена зьявіў 48 мільярд рублёў. Балоты і забалочаныя землі сталі паларонімі, высокаўраджайнымі калгаснымі палімі. Яны пачэра адвёраюць праму калгасніку. Калгасы Беларусі зьявіліся на асушаных балотных землях ураджай у два-тры разы большы, чым на астатніх палімі. На землях, якія дзяліліся раённымі калгасамі атрымліваюць у сярэднім на 20 цэнтнераў зярнавых з гектара, на 230 цэнтнераў бульбы, на 16 цэнтнераў кок-сагыза, на 48 цэнтнераў сена. Перадавы калгасы — асабыя з іх умяшчэння ў пастанове Саюзнам Саюза ССР і ЦК ВКП(б) — дабываюць яшчэ большыя ўраджайнасці.

Асабыя значны поспехі Беларускай ССР у асушэнні і авасненні балот у 1940 годзе. Калгаснікі Люблінскага раёна, Мінскай абласці, вясной мінулага года звярнуліся да ўсіх калгаснікоў і калгасніц і спецыяльнай сельскай гаспадарчай рэспубліцы на меліярацыйныя работы. ЦК ВКП(б) Беларусі і Саюзнам БССР асобры і горады падтрымалі ініцыятыву люблінскіх калгаснікоў. Пачын перадавых калгаснікоў зьявіў шырокія выхад на ўсёй раённай рэспубліцы, вымаікаўшы шырокі народны рух за асушэнне і авасненне балот. У меліярацыйных работах у 1940 годзе ўдзельнічала 3.325 калгасоў, 63.300 калгаснікоў. Многія калгаснікі паказалі выдатны ўзровень станаўскай работы, высокую прадукцыйнасці працы. Партыйныя арганізацыі Беларусі шчырна кіравалі ўсімі работамі, развіваючы сацыялістычнае спаборніцтва калгасоў і калгаснікоў.

Указ Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР Аб склінанні Пятай сесіі Вярхоўнага Савета БССР Склікаць Пятую сесію Вярхоўнага Савета Беларускай Савецкай Соцыялістычнай Рэспублікі 27 сакавіка г. г. у гор. Мінску.

Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР Н. НАТАЛЕВІЧ. Сакратар Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР Л. ПАПНОУ. 10 сакавіка 1941 г., г. Мінск.

Указ Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР Аб назначэнні тав. Выхадцава В. І. Народным Камісарам Гандлю БССР Назначыць тав. Выхадцава Віктара Ільіча Народным Камісарам Гандлю БССР. Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР Н. НАТАЛЕВІЧ. Сакратар Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР Л. ПАПНОУ. 10 сакавіка 1941 г., г. Мінск.

Калгаснікі рэспублікі вітаюць гістарычную пастанову партыі і ўрада аб асушэнні балот

Ствараюцца ўмовы для падваення ўраджаю

(Гутарка з сакратаром Васілевічага райкома КП(б)Б тав. П. Н. Абрамовічам) У мінулым годзе калгаснікі Васілевічага раёна раба на асушэнні балот паказалі высокі ўзровень работы. Замест намечаных 900 гектараў было асушана 3.180. Калгаснікі сельгаспадарчай арцелі імяні Сталіна асушылі 400 гектараў пры плане 90. «Залатая Дуброва» — 200 гектараў пры плане 60. 1.800 гектараў асушаных балот аваснона ў 1940 годзе.

На авасненых землях калгаснікі зьбіралі высокі ўраджай. За дасягнутыя поспехі па асушэнню балот і забяспечэнню высокага ўраджаю наш раён завойваў кандыдатам на Усеагульную сельгаспадарчую выстаўку 1941 года.

З вялікім энтузіязмам калгаснікі раёна сустралі пастанову СНК СССР і ЦК ВКП(б) аб асушэнні балот у Беларускай ССР і скарыстанні асушаных земляў пагадзімі для расшырэння пасевных плошчаў і сенажаці. Шырыцца новая хваля вытворчай актывнасці калгасных мас. Калгаснікі сельгаспадарчай арцелі імяні Сталіна абавязаліся выканаць план меліярацыйных работ гэтага года на 200 працэнтаў. Усёмі распрацоўваюцца планы і графік работ, ачышчэння балот ад хмызняка, рыхтэння неабходных інвентар.

Выкананне плана меліярацыйных работ у бліжэйшыя гады дасць нам матчымаць падвышчч ўраджай зярнавых і тэхнічных культур.

Разгарнуліся падрыхтоўчыя работы

На тэрыторыі Рэчыцкага раёна налічваецца 16 тысяч гектараў балот. У адзак на захліб люблінскіх калгаснікоў у мінулым годзе ў раёне разгарнуўся масовы рух за асушку і авасненне балот. У работах па асушэнні балот удзельнічала 40 калгасоў. За кароткі тэрмін імі асушана 1.618 гектараў, прыгнот магістральныя Венісінскі канал даўжынёю 10,8 кіламетра.

Пастанова СНК СССР і ЦК ВКП(б) аб асушэнні балот у Беларускай ССР і скарыстанні асушаных земляў пагадзімі для расшырэння пасевных плошчаў і сенажаці вымаікае новы ўздым творчай актывнасці калгаснікоў. У раёне пачынаюцца работы па будаванню каналаў імяні Сталіна. Паўнамоцны падрыхтаваны да работ два эскаваторы. Калгаснікі Капарэўскага, Ровенска-Сабалеўскага сельгаспадарчых калгасоў і асушэнні, раскарчвалі і падрыхтавалі да асушкі 700 гектараў балот.

Для правядзення меліярацыйных работ пры Аверычскай і Рэчыцкай МТС створаны камплексы спецыяльнымі атрады. Яны забяспечваюць спецыяльнымі атрады трактарамі і неабходным інвентаром.

Напярэдадні прызыва ў школы ФЗА лясной прамысловасці і прамысловасці будматэрыялаў

3 20 сакавіка 1941 года пачынаецца прызым у фабрычна-заводскія школы лясной прамысловасці і прамысловасці будматэрыялаў.

У гутарцы з нашым супрацоўнікам імяні Сталіна адказаў на пытанні і раз'ясненні ўрады і партыі прызыву ў школы ФЗА лясной прамысловасці і прамысловасці будматэрыялаў.

У гэтым годзе ў нашай рэспубліцы арганізуюцца 35 фабрычна-заводскіх школ лясной прамысловасці і 2 школы ФЗА прамысловасці будматэрыялаў. У гэтым годзе будзе прызывацца сельская моладзь ва ўзросце 17 год. Школы ФЗА лясной прамысловасці, якія арганізуюцца на базе лесрабасоў, будуць рыхтаваць лесарубоў, вочыкаў-тралюшчыкаў, грузчыкаў. Тэрмін адуцэння — 3 месяцы.

Новая школа фабрычна-заводскага адуцэння прамысловасці будматэрыялаў арганізуюцца на базе Выльгавіцкага камп'ютнага завода (тэрмін адуцэння 3 месяцы) і пры шклозаводзе імяні Сталіна ў Касцюковічы (тэрмін адуцэння 6 месцаў). Тут будуць рыхтаваць шліфавальчыкаў-папіроўшчыкаў, шкло, лесарубоў на рамонту, электрамашынаў, забойчыкаў, матэрыялаў, змычкаў і рабочых іншых спецыяльнасцей.

Усёго ў школах фабрычна-заводскага адуцэння лясной прамысловасці і прамысловасці будматэрыялаў будзе прызывана зьявіў 15 тысяч чалавек.

Ва ўсе абласці рэспублікі ўжо разасланы публікі і лісты для прызываных. Палеская абласць павіна прызываць 2.400

Паспяхова выканаць план меліярацыйных работ

СМАЛІВІЧЫ. 10 сакавіка. (Па тэлефону). Учора ў многіх калгасоў раёна абмеркавана пастанова СНК СССР і ЦК ВКП(б) «Аб асушэнні балот у Беларускай ССР і скарыстанні асушаных земляў пагадзімі для расшырэння пасевных плошчаў і сенажаці». Калгаснікі сустралі гэту пастанову аднадушным алабрэннем, бо яна накіравана на далейшае ўмяшчэнне сацыялістычнай гаспадаркі, на павяшчэнне дабрабыту калгаснікоў.

У час абмеркавання пастановы ў селянскіх «Герой прыпы» імяні Сталіна сельгаспадарчай арцелі імяні Сталіна, выступіў калгаснік Павел Сарока — удзельнік Усеагульнай сельгаспадарчай выстаўкі 1939—40 г. узнагароджаны Галоўвостанком Малай сярэбранай медалю.

— Наш калгас, — гаворыць тав. Сарока, — на вольне пераканаўшы, што асушка балот дае вялікі стымул для павышэння ўраджайнасці і стварае моцную кармавую базу для развіцця грамадскай жыццёвагадзі. На працягу апошніх год мы атрымліваем высокі ўраджай

Прыступілі да расчэтыў хмызнякоў

МАГІЛЁЎ. (Па тэлефону). У калгасоў Магілёўскай абласці з вялікім удзімам абмеркавана пастанова СНК СССР і ЦК ВКП(б) «Аб асушэнні балот у Беларускай ССР і скарыстанні асушаных земляў пагадзімі для расшырэння пасевных плошчаў і сенажаці». Калгаснікі абавязаліся выканаць план меліярацыйных работ гэтага года на 200 працэнтаў. Усёмі распрацоўваюцца планы і графік работ, ачышчэння балот ад хмызняка, рыхтэння неабходных інвентар.

Выкананне плана меліярацыйных работ у бліжэйшыя гады дасць нам матчымаць падвышчч ўраджай зярнавых і тэхнічных культур.

Усенароднае адабрэнне

(Гутарка з сакратаром Уваравіцкага РК КП(б)Б тав. Д. Н. Абрамавічам) Пастанова СНК СССР і ЦК ВКП(б) «Аб асушэнні балот у Беларускай ССР і скарыстанні асушаных земляў пагадзімі для расшырэння пасевных плошчаў і сенажаці» узварушыла калгасноў вёску. Уваравіцкі калгаснікі добра ведаюць, якія вялікі ўраджай дае зямля пасля асушкі.

Калгас «1-е мая», які раней усё год закупаў сена, у мінулым годзе пасля асушкі балота пасасіў столькі траваў, што сена хадзіла на ўсё калгасноўнае жыццё і атэлаўся яшчэ для размеркавання на працягу. 566 пудоў высокакачэства сена атрымалі калгаснікі сельгаспадарчай «1-е мая» з кожнага гектара асушаных балот. На плошчы 10 гектараў вырашчаны авес, які даў на 120 пудоў зярна з гектара.

У мінулым годзе на прыкладу калгас-

Выпуск дзесятнікаў па меліярацыі

На працягу двух з паловай месяцаў пры Мінскім політэхнічным інстытуце працавалі курсы дзесятнікаў па меліярацыі. На курсах займалася 25 лятніх калгаснікоў, праявіўшы сільнае агушчч балот у мінулым годзе. 10 сакавіка курсы закончылі сваю работу.

Пераважна большасць слухачоў атрымаў добрыя і выдатныя ацэнкі. 8 чалавек атрымалі званне памочнікаў тэхнікаў

па меліярацыі, 6 чал. — старшых дзесятнікаў. Усе курсанты атрымалі назазначэнне і выяздныя да работы на ўчасткі. 9 чалавек накіраваны дзесятнікамі для работы ў басейні ракі Ішы.

У бліжэйшыя дні пачынаюць новыя наборы на курсы дзесятнікаў. Будзе падрыхтавана больш 200 малочных тэхнікаў, дзесятнікаў і іх памочнікаў. (БЕЛТА).

Багаці на балотах

(Гутарка з старшынёй калгаса імяні Сталіна, Кайнаўскага сельсавета, Мінскага раёна, тав. Ф. Савічам)

3 год ў год растуць даходы калгаса імяні Сталіна, павялічыўшы валовы збор зярна, павышыўшы аплата прапады. У 1938 годзе зярнава і бабовых культур калгас сабраў 4.684 цэнтнеры, у 1939 годзе — 5.549 цэнтнераў, а ў 1940 годзе калгаснікі нашай арцелі ўжо сабралі 7.468 цэнтнераў зярна і бабовых культур. Такім чынам, за два гады валовы збор павялічыўся амаль у два разы.

Быстры рост прадукцыі калгаса аб'ясняецца выключна тым, што мы лобач з увадзэннем правільных сенабаротаў асвайвалі новыя землі, адвёраў іх у балот.

У 1930 годзе мы зрабілі першы пачынаў асушкі балот. Але сапраўды масавыя меліярацыйныя работы разгарнуліся толькі ў 1936 годзе. За чатыры гады было асушана 390 гектараў зямлі, на якой раней расла алова. 300 гектараў асушаных плошчы ўжо аваснона і засяляцца травамі, зэрнамі і культурамі і гароднінай.

Калгаснікі адрамантавалі ўсе асушаных балотаў? 3 плошчы ў 142 гектараў мы атрымалі за 4 гады на 41 цэнтнеру сена з гектара. На плошчы ў 42 гектараў летас быў пасеян льнечы. У сярэднім з кожнага гектара атрымана на 27 цэнтнераў зярна.

На асушаным балоте мы знімаем высокі ўраджай гародніны і тэхнічных культур. Ураджай станавай морквы дасягнуў 484 цэнтнераў, ураджай каняпелі — 6 цэнтнераў валасна і 5 цэнтнераў насення. На плошчы ў 7 гектараў быў пасеян авес, які даў на 24 цэнтнеры зярна з гектара.

У калгасе ўвёзлі дуга-насібічны сенабарот, фармы калгаса круглы год забяспечаны грубымі і соннымі кармамі, атрымліваюць на ранейшай дрыгце. На балоте мы пачалі сёньню масавую культуру — крамб іспанскае.

З вялікім заавабаваннем сустралі калгаснікі пастанову партыі і ўрада аб асушэнні балот у Беларускай ССР. Яна праявіла сталінскі клопатамі аб беларускім народе, напхале нас на калгасноўнае пакараўне балот, якія з'яўляліся раёнай крыніцай галечы, беднасці і бескультур'я.

Калгас імяні Сталіна атэлаў авасноў 90 гектараў ўжо асушаных плошчы. Гэты зямлі дасць нам новыя тысячы цэнтнераў зярна, сена, карынікоў і гародніны. Мы паставілі перад сабой задачу ў 1941 годзе завяршыць меліярацыйныя работы ў калгасе.

Мы клопачымся аб зберажэнні адвабаваных у балот зямель і захаванні існаючай асушанай сеткі. У мінулым годзе было адрамантавана 6.700 метраў канаў. Сёння мы намячам адрамантаваць яшчэ 7.000 метраў канаў і будзем трымаць асушальную сетку ва ўзровень парадку.

За высокі ўраджай на авасненых балотах наш калгас ужо тры год удзельнічае ва Усеагульнай сельгаспадарчай выстаўцы. Дасягнута зьявіў нашай калгаснай хатай-лабараторыяй, даказалі, што мы смяла можам селі на балоте і бульбу, і гародніну. Ураджай гэтых культур на балотах у два разы пераўзыхае ўраджай на мінеральных глебах. Сёння 300 гектараў асушаных тарфянікоў будуць адвёзены пад гародніну.

Учора ў памяшканні біялагічнага корпуса Беларускага ўніверсітэта пачала сваю работу першая ўсебеларуская навукова-педагагічная канферэнцыя, скліканая Наркомаветы БССР і навукова-даследчым інстытутам школ.

На канферэнцыі прысутнічае каля 400 дэлегатаў і гасцей — лятныя паступільнікі, студэнты школ — рэспублікі, а таксама студэнты Беларускага ўніверсітэта.

Адкрываючы канферэнцыю, парадкі камісар асветы БССР тав. Уралава адзначыў, што ў нас яшчэ не вырашана праблема павышэння дысцыпліны і існавання спецыяльнай вучыцкай пачынаюць быць шырока абмеркаваны на канферэнцыі.

Прысутныя з шчырае праслухалі даклад прафесара Л. Е. Расіна (Лейпград)

Снабжэнне калгасоў насеннем кок-сагыза

У апошнія дні тэст «Союзрастмашчук» атрымлівае ад калгаснікоў многа зааў ад водку насення калгаснікоў. Насенне кок-сагыза просіць адушчч калгасы Сталінскай і Смаленскай абласцей, завоўных абласцей Беларусі і Украіны і іншых раёнаў, да гэты калгаснікі да гэтага часу не развоўзюцца. Вялікае існавае расшырччч пасевы назіраецца і ў калгасоў, якія ўжо культывуюць кок-сагыз.

«Союзрастмашчук» вымаікае дэлегоўныя фонды насення для задаволення ра-

стучана попытку калгаснікоў, расшырае сетку загатоўчых кантор і пуністаў, якія кантралююць у калгасоў кок-сагыз і сенабарот іх насеннем калгаснікоў. Адвёраўшца 6 новых абласцей кантор і 52 загатоўчых пуністаў, гадоўчым чынам на Украіне. Тут дабывае моцны рух за павышччэнне плошчы пасеву кок-сагыза. У тых раёнах, дзе няма пуністаў «Союзрастмашчук», калгасы будуць сенабарот насеннем праз іншыя мясцовыя арганізацыі.

(ТАСС).

ПАВЕДАМЛЕННЕ

11 сакавіка, у 8 гадзін вечара, у памяшканні Дома ўрада (валяні зал) адбудзецца гарадскі сьхд Мінскага партыйнага актыва па абмеркаванню вынікаў XVIII Усеагульнай партыйнай канферэнцыі.

МІНГАРКОМ КП(б)Б.

ГАРАДСКІЯ СХОДЫ ПАРТЫЙНАГА АКТЫВА

Віцебск

Сход актыва прадаўжаўся два дні — 9 і 10 сакавіка. У рабоце яго прымаў таскама ўдзел першы сакратар райкома КП(б) Беларусі.

На сходзе з дакладам аб выніках XVIII Усеагульнай канферэнцыі ВКП(б) выступіў сакратар абкома і гаркома КП(б) Беларусі дэлегат канферэнцыі тав. І. А. Стулаў.

Якімі лічбамі і фактамі дакладчык ілюстравана бурны рост прамысловасці і транспарта краіны.

Бясспрэчна, што прамысловасць Віцебскай вобласці таскама дабілася некаторых поспехаў, але недахопаў і праблемаў у яе рабоце яшчэ вельмі многа. План 1940 года на саюзнай, рэспубліканскай і масловай прамысловасці выкананы на 93 процанты. Дзяржава надавала прадукцыю на 35 мільярд рублёў.

На Віцебску не выкананы сваіх вытворчых заданняў за 1940 год такія прадпрыемствы, як Ізюмскі і Гарадзішчанскі фабрыка імені Катановіча, швейная фабрыка «Сцяг індустрыялізацыі», ігольны завод імені 20-годдзя БССР, папярэжны завод №31, 32, 33 і швейны прыватны завод імені 1940 год фабрыка «Дніпроўская машынабудавальная» (Лубовіцкі раён), швейны завод «Шука» (Сурожскі раён) і многія іншыя прадпрыемствы.

Асабліва дрэнна працавалі такія буйнейшыя прадпрыемствы, як Белдэс і Асінітоў (Аршанскі раён).

Многа недахопаў ёсць у рабоце чыгуначнага транспарта. Асноўныя дзяржаўныя вымяральныя сістэматычна не выконваюцца.

Не лепш абстаць справа і з выкананням якасных паказальнікаў плана. Ёсць вядомы адхіленні ад запланаванай сорцінасці і асартымента прадукцыі. Вось некаторы прыклады з работ віцебскіх прадпрыемстваў.

Станкібудуальны завод імені Кірава план на валавой прадукцыі выканаў у мінулым годзе на 107,8 процанта, але ў той жа час не даў і краёва 227 калодцаў станковай ронзых тыпаў і не выканаў плана асортыва новага чыгуна.

План зніжэння сабекошту прадукцыі не выкананы. На прадпрыемствах аднаго толькі горада Віцебска сабекошт перавышаны на 11.614 тыс. рублёў. Перарасход фонда зарплатаў склаў 11.290 тысяч рублёў.

Калітэйны дэфіцытныя сыравіны і матэрыялы на многіх прадпрыемствах расходуюцца безапаважна.

У пераважнай большасці прадпрыемстваў яшчэ адсутнічае дакладнае распарадкаванне сучаснай працы, а там, дзе ён ёсць, за яго выкананнем слаба сачыць. Гэта параджае дзіўнае ўражанне, аўралі, наўраце рытмічнасць работ і пошукаў і вытворчых участкаў.

На асноўных прадпрыемствах Віцебска навішчана тавара-матэрыяльных каштоўнасцей пераважна ўстаноўлена нарматыва на 17.686 тыс. рублёў.

Нармальна работа прадпрыемстваў павялічылася без павяшчэння чыстаты і парадку, між тым, і ў гэтых адносінах справа абстаць даўжа не добра.

Дакладчык даў і ўказавае, што ў 1941 годзе прамысловасць Віцебска прадуць у асноўным з тымі-ж недахопамі, што і ў 1940 годзе. Пры агульным выкананні плана за студзеня на 104,4 процанты, пачы раў прадпрыемстваў (фабрыка імені Г.М. Жданова, махорачная фабрыка, тэмны камбайн, лесазавод №13 і іншыя) сваіх планаў не выканалі, а лютыя імя прадпрыемств горада выканалі на 97,6 процанты.

Асноўнай прычынай несправядлівых работ прамысловасці і транспарта з'яўляецца недастатковае кіраўніцтва імі з боку дзяржаўнага абкома, гаркома і райкома партыі. Пярэдняй пярэдняй кантроль над дзейнасцю адміністрацый, неацэнка-

ва займаюцца важнейшымі вузлавымі пытаннямі вытворчасці, не правяраюць выканання дзяржаўна і загадаў нарматываў, дырэктараў прадпрыемстваў.

Тав. Стулаў падвёг крытыку работу палітдэлегаў аддзяленняў чыгуначнага транспарта.

У заключэнне тав. Стулаў паставіў перад узельнікам схода рад канкрэтных задач большасці рэалізацыі рашэнняў XVIII партыйнай канферэнцыі.

Выступіўшы ў спрэчках сакратар партыйнай арганізацыі ігодняга завода тав. Шылар падвёг рэзкай крытыцы Наркамат масловай прамысловасці і Белметызтрест за нявоечасовае снабжэнне завода сыравінай і дрэннае планаванне. Толькі на працягу двух месяцаў бягучага года заводу тры разы мянялі план першага квартала.

Тав. Шылар указвае на неабходнасць пашырэння кіраўніцтва пярэдняй партыйнай арганізацыяй з боку гаркома і райкома.

Сакратар Аршанскага РК КП(б) т. Эльберг заявіў, што райком мала ўвагі ўдзяляў рабоце прамысловасці наогул і, у прыватнасці, такім буйнейшым прадпрыемствам, як Асінітоў і Белдэс. Партыйнай арганізацыі гэтых прадпрыемстваў не ўважлівых глыбока ў вытворчы працэс, звязаны з недахопамі.

Пасля XVIII партыйнай канферэнцыі райком і пярэдняй партыйнай арганізацыі пачалі глыбока ўважліва і дэталі вытворчасці. На Асінітоў прыведзены пераўлікі абсталявання, выяўлена лішняя абсталяванне на 540 тысяч рублёў. Дзяржава абавязана з старыстані механізмаў і правесці скарачэнне ўпраўленням апарата на 12 процанты. На Белдэс праведзена партыйна-тэхнічная канферэнцыя, на якой абмяркоўвалі рад важнейшых тэхнічных пытанняў.

Сакратар абкома КП(б) Беларусі Гізыбург сваё выступленне прысвяціў пытанню ўзніжэння агульнаагульнай і тэхнічна-эканамічнага ўроўню партыйных і гаспадарчых кадраў. На выдатках прыкладвае тав. Гізыбург паказваў, як часта, у выніку культурнай асталасці кіраўнікоў, прадпрыемств працягваю дрэнна. Дырэктар паловазнава тав. Каранеўскі — чалавек малачасны, упорна не жадае павышаць свае веды і не думае, што на кіраванні ім прадпрыемстве адсутнічае самым аэлемэтарны прызнак культуры.

Дырэктар буйнага скуранага завода імені Еўсіпьева тав. Крыўніч таскама з'яўляецца ўвасабленнем бескультур'я. Нават у яго ўласным кабінете заўбэды брудна, валюцца акуркі і сваё бескультур'е ён пераносіць на вытворчасць.

Далей тав. Гізыбург паставіў рад канкрэтных задач па разгортванню вытворчай прапаганды на прадпрыемствах.

Нікога не заловілі выступілі на пачатку Віцебскага аддзялення Заходняй чыгуначнай тав. Макарава і пачынаюцца палітдэлега аддзялення і палітдэлега для партыйнай рэалізацыі рашэнняў XVIII партыйнай канферэнцыі.

На сходзе выступіў таскама сакратар Акціўскага і Пяршамайскага райкомаў КП(б) Г.М. Жданова тав. Століна і Лодан, сакратар партыйнай арганізацыі фабрыкі імені КІМ тав. Фрыман, дырэктар агулярнай фабрыкі тав. Меерсон і іншыя. Усяго выступіў 20 чалавек.

У прынятай рэзалюцыі сход партыйнага актыва паўночна абласці рашэнняў XVIII канферэнцыі ВКП(б) і абавязваўся іх п-большасці выкананы.

З вялікім ўдзякам сход пасля прыняцця пярэдняй таварышу Сталіну.

3. ЛАРЫСАУ.

Баранавічы

8—9 сакавіка праходзіў сход партыйнага актыва горада Баранавіч з ўдзелам першых сакратараў райкомаў КП(б) Беларусі. 3 дакладам аб выніках работ XVIII Усеагульнай партыйнай канферэнцыі выступіў сакратар Баранавіцкага абкома і гаркома КП(б) Беларусі тав. І. П. Тур.

— XVIII канферэнцыя ВКП(б), — заявіў ён, — працавала ад усіх партыйных арганізацый рэспублікі павароту ў бок мажымальных клопатаў аб патрэбах і інтарэсах прамысловасці і транспарта, асноўнай і рашучай базой развіцця ўсёй пярэдняй гаспадаркі краіны.

Ускрыты XVIII партыйна-канферэнцыяй недахопы ў рабоце прамысловасці і транспарта, — гаворыў тав. Тур, — паказалі і поўнацю адносіны да прамысловасці Баранавіцкай абласці.

На Ляскух фанерным заводзе «Німан» дагэтуль не ўведзены праф. работні. Дырэктар завода тав. Буян чакае нейкага ўказаўнаў з треста. Наогул гэты завод працуе лята дрэнна. У студзені перарасход сыравіны склаў 184 кубаметры лесаматэрыялаў і 2.400 кілограмаў клевавога матэрыяла.

На заводзе нічога не робіцца для зніжэння сабекошту выпускаемай прадукцыі. Такое-ж становішча і на Мастоўскім фанерным заводзе. Гадоўны арганізат — клевавы прас № 14 — у лютым не выканану сваёй праграмы.

На заводзе не скарыстоўваліся каштоўнае абсталяванне. Такі працэс вытворчых работ, як разроўнюванне дуба, робіцца ўручную, а прызначаная для гэтай мэты складаная машына стаяць забуржана ў дзядушкі.

Іаўдзіна ў сямці і хлапе сартыроўвалі пахла рабочым вымылі каштоўны рэнтгенаўскі апарат, які вельмі патрэбен заводу.

Фронта працуюць і многія прамысловыя ардэлі (стаўбіноўскія ардэлі «Новы шлях» (швейная), «Чырвоны шавец» і інш.).

У рабоце Брест-Літоўскай чыгуначнай ёсць вельмі многа сур'ёзных недахопаў. Па рагу асноўных вымяральнікаў яна даўжа не спраўляецца са сваімі задачкамі. Кіраўніцтва чыгуначнай, у прыватнасці не пачынаюць усе-ж, што канкрэтна робіцца на чыгуначнай на рэалізацыі рашэнняў партыйнай канферэнцыі.

Сакратар Лідскага райкома КП(б) Беларусі тав. Асцічкі сваё выступленне прысвяціў рабоце Лідскага чыгуначнага вузла. Буваў пярэдняй партыйнай канферэнцыі не толькі не палоніў сваю работу, але, наадварот, пачаўшы яе. Браў і аварыі павялічыліся. На ўсёх участках чыгуначнага аддзялення наладжана буйнейшая напружанасць працы тэхнічнай спецыяльнасці. Сіпранішкі, лютыя майстры і рабочыя іншых служб усе-ж працавалі без сігналаўных знакаў, у той час як на складзе іх быў дастаткова колькасць.

Навідуецца аддзялення і яго пачынаюць тав. Нікіцін і зараз атарваны ад тэрытарыяльных партыйных арганізацый.

Сакратар Баранавіцкага абкома КП(б) Беларусі прамысловасці тав. Баранавіч выказаў частку свайго выступлення прысвяціў пытанню ўдзялення працы, эканоміі сыравіны і матэрыялаў. Адртар зазначыў сваё прамовае словаў тав. Маленкова: «Чым больш чыны мы ўжываем нашы мехалоны, тым лухцей ад іх пазбягнем».

У спрэчках таскама выступіў сакратар Баранавіцкага абкома КП(б) Беларусі тав. Тарановіч, сакратар Баранавіцкага гаркома КП(б) Беларусі тав. Лявоневіч, сакратар Стаўбіноўскага райкома КП(б) Беларусі тав. Столін, загадчык транспартным аддзяленнем абкома партыі тав. Зерскі, сакратар парткома дэпо Баранавіч тав. Сіпранішкі і іншыя.

Сход аднадушна прыняў рэзалюцыю, у якой падмак і поўнацю адобрыў рашэнняў XVIII партыйнай канферэнцыі і выказаўшы шпяхі чутэйшай іх рэалізацыі.

З вялікім ўдзякам узяццінікі схода прынялі прыняцця дэма прамывару народаў таварышу Сталіну.

Я. НАЧАН.

Брест

Учора закончыўся сход актыва Брестскай гаральскай партыйнай арганізацыі сумесна з сакратарам райкомаў КП(б) Беларусі. Доклад аб выніках XVIII Усеагульнай партыйнай канферэнцыі зрабіў сакратар абкома КП(б) Беларусі тав. Тушын.

Дакладчык укрывае рад буйнейшых недахопаў у рабоце прамысловасці і адзначае, што абком займаўся прамысловасцю «наогул», неацэнкава.

Прыкладу абкома сдэлавалі і райкомы партыі. Кіраўнікі Дамашоўскага раёна, папрыклад, за год і разу не павышалі па адным у раёне піннаправаітэльным заводзе. Косаўскі райком КП(б) Беларусі не звяртаў ніякай увагі на работу лесазавода, не выканаву свайго плана.

Рэзкай крытыцы падвёг дакладчык работу Брестскага чыгуначнага вузла. За мінулы год тут ухрыпялі перарасход на 2.343 тысячы рублёў паліва, а ў той-жа часе выкачана многа тысяч рублёў працы за... эканомію паліва. У складзе неацэнкава бруд, двор захлапан, у складзе неацэнкава заўбэды, не рызыкуючы ўпадзі, бо лесніца нікоі не чысціцца.

Партыйная арганізацыя і яе сакратар тав. Родін схапкіна глядзіць на ўсё бок, звязаны з такімі парамі. Пад бокам знаходзіцца і палітдэлега аддзялення (пачынаючы тав. Жукаў). Ён таскама п'яцца года быў у дэпо, бачыць усё, што робіцца там, але не прабуе ад кіраўнікоў прадпрыемства наведзі большасці парадкаў.

Дрэна паставіў улік на пашых прадпрыемствах. На большасці прадпрыемствах абласці адсутнічае ўлік выдаткаванна паліва. Некалькі неспарэстаў ваямх электраматараў выяўлена на вольным заводзе, у вагонных майстэрнях і іншых прадпрыемствах. З грузу лома на Брестскай базе ўлічыварыны выцянулі няўважна зусім прыгоды для работ прасвай станок.

Па дакладу разгартнулі спрэчку. Тав. Тушын прыняціў сваё выступленне аналіз работы ардэлей у студзені і лютым. За гэты перыяд ардэлі павялічылі коль-

касць выпускаемай прадукцыі і асвоілі некаторыя новыя віды прадукцыі. Але пытаннем якасці і зніжэння сабекошту не аддаецца належнай увагі.

Тав. Івановіч (обласцедз'яўніца) гаворыў аб няўвазе з боку партыйных і орабных органаў на развіцця прамысловасці лесамі. Барав, гаворыць ён, праводзіць на загадка і вываза асма. Але гэце гэта работа вельмі марудна, бо райкомы партыі і райвымакомы не дапамагаюць.

Тав. Сіпранскі — дырэктар вольнага завода — паведануў актыву, што завод з 21 лютага працуе па графіку. Вышадкаў зрыну графіка не было. Але для таго каб графік сістэматычна выконваўся, патрэба, каб працавалі па графіку не толькі заводы, але і снабжэнцы арганізацыі і чыгуначна. Па віне чыгуначна, — расказвае і. Сіпранскі, — у нас скарацілі пачер 45 вагонаў гатовай прадукцыі, якую мы не можам адправіць.

Пачатым абмясцілі тав. Дубовіч падвёг рэзкай крытыцы Наркомсінпром Беларусі. — Пачынаючы з лістапада, — гаворыць ён, — наркамат склаў план 1941 года; пшыя гэтыя месалы разоў пераробіў. Учора мы атрымалі «кантракт» варыянт, на якому для нашай абласці з'яўляецца план выпуску тавараў шпэрываў на 2 мільярд рублёў. Гэтым планам зусім не прадугаджана здымаць тавары, выпуск боцач, бары і прадукцыя харчавання.

На актыве выступілі рабочыя Брест-Літоўскай чыгуначнай тт. Жукаў, Родін, Вітавічэнка, Фельштэйт і іншыя. Усе яны гаварылі аб дэма ўсім вядомых фактах дрэннай работы вузла, але нічога не сказалі аб тым, як яны рэалізуюць рашэння партыйнай канферэнцыі.

Усё ў спрэчках выступіў 17 чалавек. Актыву аднадушна адобрыў рашэння канферэнцыі і заклікаў усе партыйную арганізацыю абласці да іх наўважлівага ажыццяўлення.

З вялікім натхненнем актыву прыняў таварышу Сталіну.

Г. АНІШЧУК.

Мазыр

8—9 сакавіка праходзіў сход партыйнага актыва горада Мазыра з ўдзелам сакратараў райкомаў партыі, дырэктараў прадпрыемстваў абласці і кіраўнікоў чыгуначнага вузла ст. Калінкавічы.

3 дакладам аб выніках XVIII Усеагульнай партыйнай канферэнцыі выступіў першы сакратар абкома КП(б) Беларусі дэлегат канферэнцыі тав. Ляўнін.

Дакладчык расказаў аб рашэннях канферэнцыі, спыніўся на некаторых поспехах прамысловасці абласці і падвёг рэзкай крытыцы партыйныя арганізацыі за дрэннае кіраўніцтва прамысловасцю і транспартам.

Не глядзячы на некаторыя поспехі, прамысловасць і транспарт абласці працавалі незадавальняюча. Па масшора прамысловасці з 120 прамысловых ардэлей план выканаў толькі 21. Ардэлі не дадалі прадукцыі на 20 мільярд рублёў.

Не выканаву вытворчага плана моабельна фабрыка «Прафінтэр», фанерны завод «Чырвоны Кастрычнік» і іні. Лесазавод «Пролетарый» і фанерны завод «Звязда» не выканалі планаў па асартыменту.

Незадавальняюча працаваў чыгуначны вузел станцыі Калінкавічы.

Аналізуючы прычыны астававання асобных прадпрыемстваў, дакладчык рэзка крытыкаваў і кіраўнікоў, а таскама адначыў адсутнічае неабходнай дэмажыі з боку партыйных арганізацый.

Сакратар Мазырскага райкома КП(б) Беларусі тав. Кавалеў падвёг рэзка на работу прамысловасці горада Мазыра.

В. БАСАК.

Многія прадпрыемствы горада выпускаюць толькі такую прадукцыю, якую ім з'яўляецца і больш выгада вырабляць. На фанерным заводзе «Чырвоны Кастрычнік» вылучыў стэў ушпых. За мінулы год ён выпусціў прадукцыі на 1.734 тыс. рублёў. А ўсе астатнія прэкі латі прадукцыі на 1.963 тыс. рублёў.

Рабочыя райкома партыі б'валі на заводах і фабрыках толькі тады, калі работа там зусім прапалаўлася.

Сакратар абкома КП(б) Беларусі прамысловасці тав. Зайнаў прывёў рад фактаў, калі асобныя кіраўнікі, як папрыклад фабрыка «Прафінтэр», ардэлі «Энергиправа», барацьбу за чыстату палмыні агульнай шухідай, зрабавілі гэту сірву у яе камп'юна.

У спрэчках выступіў таскама тав. Кац (намеснік старшыні аблвымакомы), Сенатар (пачынаючы палітдэлега Калінкавіцкага аддзялення Беларускай чыгуначнай), Яніковіч (сакратар абкома КП(б) Беларусі), Лебедзеў (дырэктар лесазавода «Пролетарый»), Кавалеў (сакратар Глузскага райкома КП(б) Беларусі) і іншыя.

Пад бурныя апладысмэнты сход прыняў таварышу Сталіну.

Пасля заключэння слова тав. Ляўніцкага сход прыняў рэзалюцыю у якой аднадушна адобрыў рашэння XVIII Усеагульнай партыйнай канферэнцыі і падвёг рэзка ад усіх партыйных арганізацый і кожнага камуніста сапраўднай барацьбы за іх выкананне.

В. БАСАК.

Двухгоддзе XVIII з'езда ВКП(б)

Не шматлікіх прыкладах гісторыі большасці партыі, на мігачаючай вольне першай у свеце сацыялістычнай саветскай дзяржавы марксісцка-ленінскае вучэнне паказала сваю гіганцкую творчую сілу.

Глыбокае веданне законаў грамадскага развіцця да нашай партыі сілу прабаўчана, магчымасці і ўменне правялі паставіць мэты рабочага класа, азыяціць шлях да дасягнення мот і рэвалюцыйным дэянем дасягнуць гэтых загадаў намерчаных мот.

Воспріняты доказы гэтай дэмоі праграмны выступленні нашых правядоўцаў Ляніна і Сталіна на ўсёх важнейшых этапах гісторыі партыі і рэвалюцыі.

Пятнаццаць год назад, калі наша рэдыма была эканамічна лічба вельмі слабай, а заарыны капіталістычнага свету выпараўвалі ронныя планы эканамічнага (а затым і палітычнага) звышвення нашай рэдыма, таварышу Сталіну паказаў партыі і ўсяму рабочаму класу шлях здыспачына нашай краіне самастойнага гаспадарчага развіцця ў абстаўноці капіталістычнага акружэння. Таварыш Сталін, аставаўшыся там гэты шлях ад наваздаў трапнска-літоўскай аагнтуры буржуазіі, гаварыў на XIV з'ездзе партыі, што мы не даём ператварыць нашу краіну ў прылачак капіталістычных краін; і паставіў задачу перад партыяй: «Пераварыць нашу краіну з аграрнай у індустрыяльную, зольную вырабляць сваімі ўласнымі сіламі неабходнае абсталяванне, — вое у чым сутнасць, аснова нашай генеральнай лініі».

У жорсткай барацьбе з капіталістычным акружэннем і яго трапнска-бухарынскай аагнтурай наша партыя дабілася перамот, ажыццяўлення за год стацініскай пяцігодка генеральнай лініі партыі, ператварэння нашай краіны з аграрнай у індустрыяльную, перамот сацыялізма ў СССР. Вядома, што ў пачатку ажыццяўлення сацыялістычнай індустрыялізацыі СССР буржуазія і яе друг сусветнай паны індустрыялізацыі СССР нахлесталі. Але добра смяцця той, хто смяцця апошнім. Хутка капіталістычны свет вымушана быў прызнаць перамот стацініскай пяцігодка. Інакш былі б выніжаны гісторыі. Бо ў адрозненне ад усіх іншых партый наша большасці партыя, цу-

чы на часе мас працоўных, сваямо тварыла і творыць гісторыю, нафрмуе краіну па геніяльна намерчанаму Ляніным і Сталіным шляху да перамот камуністычнай рэвалюцыі.

Найярэйшым таму доказам з'яўляецца XVIII з'езд нашай партыі, які роўна два год таму назав, 10 сакавіка 1939 года, пачаў сваю работу сусветна-гістарычнага значэння. Роўна два год таму назав з прыбыў XVIII з'езда партыі наш вялікі настаўнік Сталін паліў перад партыяй засноў будучага, або аўтарамага паші, указаву, што мы ўступілі ў новую палату развіцця: завяршэння будаўніцтва выкасавага сацыялістычнага грамадства і паступовага пераходу ад сацыялізма да камунізма.

У сістэмы класічна чэканых формулах разгарнуў на з'ездзе таварыш Сталін распарадкаванне ім вучэнне аб функцыях і ролі сацыялістычнай дзяржавы ва ўмовах капіталістычнага акружэння, даўшы тым самым бліскучы ўзор развіцця, даканавальна, узбагачэння марксісцка-ленінскай тэорыі новым вопытам рэвалюцыйнай працы руху. У пяснейшай сувязі з гэтым вучэннем, павязваючым вялікую дэдыкую сілу марксісцка-ленінскай тэорыі, таварыш Сталін паставіў перад партыяй і ўсім саветскім народам рад буйнейшых палітычных задач, выцягваючых з міжнароднай абстаўноці. Прайшоўшы два год поўнацю павяршылі стацініскай прагот міжнародных адносін і гэтак-ж былісуча пярэдняй правільнасцю намерчанай на з'ездзе і ажыццяўленай стацініскай кіраўніцтвам нашай партыі палітыкі — і знешняй і ўнутранай.

На самай справе. У дні XVIII з'езда зарава новай імперыялістычнай вайны ўжо ахаліла чварць свету, і п'ятыя гэтай вайны воевось гатова была ўсыхнуць па ўсёй Еўропе. Асноўныя разлікі нацызмаўскай вайны былі пабудаваны на тым, каб улічыць у вайну Саветкі Саюз, пабудзіў СССР ваяваць у ітэрэсах англа-французскіх капіталістаў. Таварыш Сталін разгадаў гэты замысел імперыялістаў і, як адуць з асноўных задач партыі ў галіне знешняй палітыкі, падкрэсліў неабходнасць

«захоўваць аспіроўнасці і не даваць улічыць у канфікты нашу краіну правакатарам вайны, прыважым заграбаль жар чужымі рукамі».

Найважнейшыя жытварныя вынікі стацініскага прабаўчання адуцьваюць на сабе амаль 200 мільярд чалавек — грамадзян Саветаў Саюза, якія карыстаюцца дагэтуль магчымасцімі мірнай творчай працы. Правільнае стацініскае палітыка нашай партыі прывяла да таго, што за два год пашы XVIII з'езда саветскай дзяржавы ўдалося не толькі забяспечыць безапаснасць нашых грамадзян, грамадзян рэспублікі, і ў сямя народаў СССР, пад лясніска-стацініскай сучай уалява 5 новых саюзных саветскіх рэспублік. Гэта — буйнейшая перамога палітыкі нашай партыі.

Як рашучою поспех пераходу ад сацыя

КАЛГАС ПЕРАД ВЕСНАВОЙ СЯЎБОЙ

ЗА 120 ПУДОЎ ЗЯРНА З ГЕКТАРА

Мінула сельскагаспадарчы год быў годам вялікага перамог нашай сельгасарцелі. Спаларытачы з калгаснікамі сельгасарцелі «ХП з'езд ВП(б)», мы ўпершыню атрымалі лесас ступудова ўраджаі з усёй пасеўнай плошчы зерных. Змагаючыся за ўсебаковае развіццё арцельнай гаспадаркі, наш калгас у праці раз заваяваў права ўдзелу на Усеаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы.

Арцель «Перамога» заняла пераважнае месца і на ўраджайнасці бульбы, гародніны і тэхнічных культур. З плошчы ў 45 гектараў мы атрымалі на 207 пентнераў бульбы. 9 ільваводчых зяніваў калгаса, не глядзячы на неспрыяльнае лета, атрымалі надзвычайна ўраджаі насення селекцыйнага ільну. Лепша зянівала на ільну—Надзя Купрыянец—разам з іншымі 6 калгаснікамі ўзельнічае на Усеаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы. З вялікім удзелам сустрэлі калгаснікі паставоў партыі і ўрада аб дадатковай апаце працы калгаснікаў па павышэнні ўраджайнасці сельскагаспадарчых культур і падняцці прадукцыйнасці жывёлагадоўлі. Гэта гістарычная паставоў адрывае перад калгасам бліскучыя перспектывы, будзіць напу творчую ініцыятыву, мабілізуе кожнага калгасніка на яшчэ больш актыўную барацьбу за развіццё арцельнай гаспадаркі.

Паставоўны выканком райсовета дэпутатаў працоўных і РЕ ВП(б) нашою калгасу дэлегаваў дэяржаўнае заданне па ўраджайнасці зерных у размеры 13 пентнераў з гектара. Мы абмеркавалі свае магчымасці, улічылі якасць зямлі, запасы ўгнаенняў і прышлі к вываду, што ў 1941 годзе мы можам атрымаць не менш 120 пудоў зярна з кожнага гектара. 1.350 пудоў бульбы, 1.800 пудоў карасяў і цукровых буркоў, 30 пудоў ільваводаў, 18 пудоў валакна з усіх 45 гектараў разаражаных пасеваў селекцыйнага ільну.

Для атрымання такога ўраджаю ў нас ёсць усё паставоў. Ужо ў мінулым годзе на асобных участках мы атрымалі на 150 пудоў зярна, а валавы збор ачужыў з плошчы ў 21 гектар склаў 3.696 пудоў — на 176 пудоў з гектара. Ураджаі яравой пшаніцы ішча летас перавышлі 120 пудоў з гектара. А сёлета пад усё культуры вывезена больш угнаення.

Нам дэлегаваў заданне па ўраджайнасці — 78 пудоў зярна з гектара. А калгаснікі, у парадку самаабавязальнасці, паставоўны атрымалі з кожнага гектара дадаткова па 42 пуны, г. зн. на 120 пудоў. І гэта зусім рэальнае справа. Нашы падлікі памацоўваюцца энтузіязмам калгаснікаў, высмай агратэхнікі апрацоўкі паляў, поўным асаеннем узеўных правільных севабаротаў, высокай якасцю насеннем і трымакмі вазоў загатоўленага торфу, гною і мінеральных угнаенняў.

Значыцца, у нас ёсць усё магчымасці для заваявання высмай ўраджаю. А гэта азначае, што ўсёвыя дэсяткі калгаснікаў дадаткова атрымаюць на свае праці многа пудоў хлеба.

Восенню ў нас было забялена 170 гектараў глебы, з якіх 45 гектараў паянныя па чорны пар. Вывезлі 828 пентнераў мінеральных угнаенняў, загатоўвалі 2.950 пентнераў торфу, які вывозілі ў поле і мяшам з гном. Арганізавалі ачыстку вышкі і збор гною ў раённым цэнтры на рынку, які таксама вывозілі ў поле. 9 ільваводчых зяніваў сабраў на хатах калгаснікаў і ў раённых установах звыш 100 пентнераў попелу і ішча будзе сабрава столькі-ж.

Калгаснікі паставілі сабе задачай забяспечыць кожны гектар зямлі мінеральнымі ўгнаеннямі ў размеры 5 пентнераў фосфарны, паўтара центнера калійны і поўпентнера азотны. Ужо даўно вывезена вымачанае нам угнаенне. Цяпер мы хадзім перад раймадэлятам аб даставым вольдуку для калгаса «Перамога». Уся плошча пад бульбу ўгнаивацца 30 тонамі гною і 20 тонамі торфу на гектар.

Вялікую ўвагу звяртаем і на падрыхтоўку да выскі коней. На час саўбоў для коней засяпа спецыяльны фонд аўса і створа фонд грубах кармоў.

Ва ўсіх прах палых грубах абмеркаван план веснавых работ. Выхолячыцца з дэлегаваўнага калгаса пана на ўраджайнасці і прадукцыйнасці жывёлагадоўлі, дэяржаўнае заданне да кожнай брыгады, аяна, да кожнага калгасніка. Вялікую ўвагу звяртаем на развіццё жывёлагадоўлі, саўбоўнасці, гароднінства. Кожная лямка, свёрны, аўчары паставілі задачы перавышаль дэлегаваўнае і заданне і дадаткова атрымалі на праці сотні літраў малака, мяса, аўчыны, поўну.

У 1940 годзе кожны наш калгаснік атрымаў на працаўдзе 3,6 кілаграма зярна, 13,8 кілаграма бульбы, 1 руб. 98 кап. грошай і на аяна кілаграму грубах кармоў. Але і гэта для нас не мажа. Атрымаўшы з гектара на 120 пудоў зярна, на 225 пент. бульбы і на 5 пент. селекцыйнага ільвося, калгаснікі нашай арцелі павялічалі аянаў прапана ў паўтара-два разы.

Мы будзем ажыццяўляць гістарычнае рашэнне партыі і ўрада аб асужыні балот у Беларускай ССР. Вясоўй патнем прывозіць у парадку нашы забалотаныя землі і павялічыць баляты. У палых узеўнага ў нас аяна-паабішчана севабароту пасем адлетніця травы для палкормкі жывёлы ўлетку.

Большавіцкую саўбу 1941 года мы сустракаем швёра ўзвученым, што сёлета будзе заваяван 120-пудоў ўраджаі.

С. Н. ГРЫГАРОВІЧ,
старшыня калгаса, ордэнаоносі.



Узельніча Усеаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы, ордэнаоносі, старшыня калгаса «Перамога» Талачынскага раёна, тав. С. Н. Грыгаровіч.

НАСЕННЕ ПАДРЫХТАВАНА

«Што пасееш, тое і пакжеш». — гаворыць мудрая народная прыказка. І гэта зусім правільна. Высокая якасць насення пачынае з прыманеннем усюго комплекса перадавой агратэхнікі ма рашаючае значэнне ў барацьбе за высмай ўраджаі калгасных паляў.

Рыхтаваць насенне да веснавой саўбоў мы пачалі ішча з восені. Перад засяпай насенных фондаў былі свечасова падрыхтаваны складскія памяшканні, праведзена іх дэзінфекцыя. Уборка ўраджаю, як вядома, у мінулым годзе праводзілася ў дажджлівае падвор'е. Ад нас патрабавалася асабліва пільнасць і ўвага, каб зяніра захавалі насенныя фонды да веснавой саўбоў. Мы ўлічылі, што важнейшай умовай высмай якасці насення з'яўляецца яго сухасць і чыстата. Каб не дапусціць самаагрэвавання насення, мы сістэматычна вымяраем яго тэмпературу і пералачвааем.

У калгаснай кладовай хавоцца да веснавой саўбоў 140 пентнераў аўса, 50 пентнераў ячменю, 65 пентнераў яравой пшаніцы, 7 пентнераў канюшыны і ішч. Увесь насенны матэрыял два разы ачышчаюць. Ачытку мы правалі на сваіх зернечышчальных машынах: трыхар, «Бейтоне», «Трыуфле» і капюшанасартрыоўны.

Першая лабараторная праверка паказала, што да веснавой саўбоў мы падрыхтавалі высокая якасць насенне. Насенны фонд аянаў пры першай праверцы ў раёнай кантрольна-насеннай лабараторыі меў 99,37 проц. чыстаты і 96 проц. ужоасці, аёс быў чыстым на 99 проц., а ўжоасць яго складала 91 проц. Пшаніца па чыстасце — 98,55 проц. і па ўжоасці — 91 проц. Высмай пропант чыстаты і ўжоасці мае насенне канюшыны, гароху і кянапель.

Зараз мы правалі аюпоўно пералаць сёўную ачытку насення і пасалі прабы на другую праверку ў кантрольна-насенную лабараторыю.

Мы ўжо пачалі рыхтуемца да пратручвання насення, загатоўваем хімікатаў. У нашым калгасе стала законам сець выключна пратручаным насеннем. У больш шырокіх маштабах сёлета будзе праводзіцца яравізацыя насення. Упершыню яравізацыю насення пшаніцы мы правалі ў мінулым годзе. Учасці, засяпаны яравізацыя насеннем, даў значна вышэйшы ўраджаі.

Наша насенне поўнасцю падрыхтавана да веснавой саўбоў.

С. Д. ШАРШУН,
іладоўшчык.

Калгаснікі Беларускай перамоўнасці зяры дні вялікага вытворчага і палітычнага ўраджаю. Раённая Рада Народных Камісарара Саюза ССР і Цэнтральная Камітат ВП(б) «Аб дадатковай апаце працы калгаснікаў па павышэнні ўраджайнасці сельскагаспадарчых культур і прадукцыйнасці жывёлагадоўлі па Беларускай ССР» і «Аб асужыні балот у Беларускай ССР і скарыстанні асужыных зямель калгасамі для расшырэння пасеўных плошчаў і сенажакоў» натхняюць шырока масы калгаснікаў на барацьбу за высмай ўраджаі, за новыя поспехі ў развіцці грамадскай калгаснай вытворчасці.

Ідзе вясна. У калгаснай вёсцы заканчваюцца вясеннія падрыхтоўчыя работы да выхаду ў поле. Большавіцкімі справамі адзавоўнасці перадавая калгаса на раённая партыі і ўрада. Дадаткова ўраджайнасці і павышэння прадукцыйнасці жывёлагадоўлі ў калгасах мабілізуюцца ўсе ўнутраныя рэзервы.

Сёння мы друкуем матэрыялы аб гаюноўнасці да веснавой саўбоў калгаса «Перамога», Талачынскага раёна, Віцебскай абласці — узельніча Усеаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы. У мінулым годзе калгаснікі гэтай сельгасарцелі заваявалі 100-пудоўны ўраджаі зерных. Сёлета яны змагаюцца за 120 пудоў зярна, за 225 центнераў бульбы, за 5 центнераў селекцыйнага ільвося і сенажакоў. У сваіх выступленнях перадавая людзі калгаса «Перамога» расказваюць, як яны рыхтуюцца да заваявання ў 1941 годзе высмай ўраджаю.

ВЫСОКІ ўРАДЖАЙ БУДЗЕ ЗАВАЎВАН

Рашэнне партыі і ўрада аб дадатковай апаце працы калгаснікаў па павышэнні ўраджайнасці сельскагаспадарчых культур і прадукцыйнасці жывёлагадоўлі натхняе ўсіх калгаснікаў нашай сельскагаспадарчай арцелі на барацьбу за высмай ўраджаі, за ўсебаковае развіццё грамадскай калгаснай вытворчасці. Для палняцця ўраджайнасці ў нас мабілізуюцца ўсе ўнутраныя рэзервы.

Наша брыгада з года ў год знімае высмай ўраджаі зерных і тэхнічных культур. У 1939 годзе сяраўні ўраджаі зерных на брыгадзе склаў 12,5 пент. У 1940 годзе мы з 62 гектараў зерных атрымалі на 19,5 пент. зярна, бульбы ў 15 пентераў — на 207 пент., селекцыйнага ільвося разаражаных пасеваў на 2,4 пент. з кожнага гектара.

У атрыманні высмай ўраджаю веізарную ролю адгравалі правільная севабарота. Мы на вопыце пераказаліся, што ў высмай асаення ўзеўных культур абаротаў, поўнага прымянення усёга комплексу перадавой агратэхнікі і стаханавскай агратэхнікі можна рашаць палняцця ўраджаі насіць усьці сельскагаспадарчых культур.

З узвясненнем севабаротаў ліквідавана абсалюта і наведзена большавіцкі парадок у земляробстве. Выравананыя аграабсаленыя севабаротаў з'яўляюцца напратнай праграмай барацьбы калгаснікаў за высмай ўраджаі, за створае моцнай кармовай базы для грамадскай жывёлагадоўлі.

Дасканала абмеркавалі ўсе свае магчымасці і паділілі на ўнутраныя рэзервы, мы ўлілі абсалюта-залежнасць атрымаць у гэтым годзе з усёй пасеўнай плошчы на 25 пентераў зерных з гектара, па 250 пент. бульбы і па 5 пент. ільвося разаражаных пасеваў.

Гэта — не голае абавязальнасць. Яно памацоўвана канкрэтнымі сывамаі нашых калгаснікаў. Яны ў нас ёсць паставоў спадзявання атрымаць 150-пудоўны ўраджаі зерных, высмай ўраджаі бульбы і ішчых культур.

Мая брыгада, паводле пана веснавой саўбоў, дэлегаваўнае праўдэнне калгаса, будзе сёлета сець 15 пентераў аўса, 8 гектараў яравой пшаніцы, 7 гектараў ячменю, 15 гектараў бульбы і 15 гектараў ільну. Увесь пасеў будзем праводзіць выключна па зяніваўнаму вору. Ранній вясной будзе зроблена падгорма насення.

Поспех барацьбы за высмай ўраджаі будзе выравані моцнай працоўнай дэяржаўна і правільнай арганізацыя працы ў брыгадзе. Мы гэта добра ўлічваем. У маёй брыгадзе створаны 3 ільваводчыя зянівы. Кожнаму зяніву вывучаны ўчасці. Зараз зянівы актыўна рыхтуюцца да веснавой саўбоў.

Узбройшыцца рашэннем партыі і ўрада аб дадатковай апаце працы калгаснікаў, мы заваяем сёлета высмай ўраджаі на нашых калгасных палях.

А. К. КУДЗІН,
брыгадзір брыгады № 2, узельніча
Усеаюзнай сельскагаспадарчай
выстаўцы.

ІДЗЕ ВАСЕННА...

— Коўкі-ж зярна мяркуе даць наша брыгада?

— 150 пудоў з гектара, — адказаў тав. Кудзін.

Гэта лічба паказалася некаторым не зусім рэальнай. Брыгадзіра пачалі распытываць пра апрадэкаваны насаў, пра ўраджаі мінулага года. Тады тав. Кудзін расказаў гісторыю заваявання 100-пудоўнага ўраджаю ў 1940 годзе.

— Два годкі таму назад мы таксама сумніваліся, браць ці не браць такое вялікае абавязальнасць: сабраць 100 пудоў зярна з гектара. Думаў, а можа не выйдзе, можа не ўдасца. Пагаварылі ў брыгадах, аянаўні апрадэкавалі, уключылішыся ў слаўны паход брыгадзіраў-стаханавцаў, сказалі: «Вяртаем!» Прайшоў год, і аказалася, што выйшла. З кожнага гектара мы атрымалі на 105 пудоў зярна.

— У нас кожны ведае, што важкі прамацёж калгасніка зяніваўнасці ад яго самаго. Хоць жывы замак, хоць шчыль сямлі і панаў, хоць замот 3—4 кілаграмаў зярна атрымаць 7—8 кілаграмаў — праўдэйна, не пашкаўлі яны зямлі ўгнаенняў, сёй абшрым насеннем, даглядай пасевы—ўраджаі тады будзе забяспечаны.

Брыгадзір вярнуўся з варады, расказаў калгасным пра ўсё, што бы чыў ад аформіўнаў Віцебчынчым. Пачаўся гукары ад неабходнасці яравізацыі насення, павышэння норма высвае, свечасовага барававання з азімчым.

АБДУЖАНАЯ ІНІЦЫЯТЫВА

У калгасе працягла і паставоўна СНК ССР і ЦК ВП(б) аб дадатковай апаце працы калгаснікаў па павышэнні ўраджайнасці сельскагаспадарчых культур і прадукцыйнасці жывёлагадоўлі. Ішчы отады прадукцыйнасці пераказаліся. Кожны ўбачыў, што ёсць шляхі для ўсебаковага развіцця і аянаўнага ішча росквіту арцельнай гаспадаркі.

Калгасу даўлі дэяржаўнае заданне па ўраджайнасці зерных, тэхнічных культур і прадукцыйнасці жывёлагадоўлі.

Сяраўні ўраджаі зерных культур навінён склаў 13 пентераў з гектара, удой малака на аянаў фуражыну карову—1.350 літраў. Стаханавіца калгаса зяніваўна Надзя Купрыянец заамацалася.

— Нешта незвычайна... Мы-ж летас атрымалі на 17 пентераў зярна і на 207 пентераў бульбы. Як-жа разумець такое маое заданне?—спытала яна.

— Летас 17, а сёлета 20 центнераў да, — пачынае старшыня калгаса. — У гэтым-то і сакрэт, што дэяржава дае магчымасці больш атрымаваць за сваю работу тама, хто на адпавядаў зямлі зяніваўнае хлеба, гадуе больш кароў, свейкі, авечак.

І старшыня пачаў падтываць, коўкі дэяржава зяніваўна аянаўнасці перадавой брыгады за выроччванне высмай ўраджаю, коўкі маюцца аянаўнасці зяніваўна, якія пачынаў ад коўкі каровы зяніваўна 1.350 літраў малака, коўкі дадэткава мяса атрымаюць авечаркі, прыятніцы.

У ЧАКАННІ ВЯСНЫ
Гулі радзёў несці ў калгасе радасную восту. Партыя і ўрад намяцілі вялічынны план асужыня балот Беларускай і ператварэння іх у крыніцы багатай калгаснай і калгаснікаў. На асужыня і асвоеных балятах вырастаць высмай травы, якія так патрэбны калгасу «Перамога».

Калгас, які 45 гектараў засявае селекцыйным ільвом, іе з поспехам вырашчыць цукровыя буралі, узведзе яшча аянаў, новую культуру—кок-саўс. Ён будзе расці на асужыня балот.



Узельніча Усеаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы, аянаўна калгаса «Перамога» тав. Н. Т. Купрыянец.

КАЛГАСНАЕ ЗВЯНО

Чатыры годкі я працую зяніваў калгаса. Да гэтага года наша звяно было комплексным. Мы вырашчылі лён, зерныя культуры і бульбу.

Мы дабіліся велізарных поспехаў у праці ўраджайнасці калгасных паляў. У мінулым годзе наша звяно з плошчы ў 7 гектараў атрымала на 32 пент. ячменю і з плошчы ў 5 гектараў па 17 пент. аўса.

Сёлета мы ўжо не будзем вырашчыць усё культуры, а выключна селекцыйны лён разаражаных пасеваў. Спецыялізацыя звяна даць магчымасць больш аддаль зяніваў ільваў—вядучай культуры сельскай гаспадаркі нашага раёна.

Наша ільваводчае звяно складаецца з 6 жэнаў і 4 мужчын. Пасеўны план звяна—5 гектараў ільну. Мы швёра рашылі атрымаць сёлета з усёй пасеўнай плошчы па 5 центнераў селекцыйнага насення ільну разаражаных пасеваў пры норме высвае на 1 гектар—20 кілаграмаў. Для заваявання высмай ўраджаю ільвося ў нас ёсць усё ўмоўна.

Мы добра разумеам, што высмай ўраджаі сам ніколі не прыходзіць. Ён заваяўнаецца дружнай, чэснай работай калгаснікаў. Ішча з восені наш устанак, прызначаны пад лён, засяпаны. Зіму мы таксама выкарэсталі, дэяна рыхтаваліся да саўбоў. І восень пятер, калі ад веснавага сонна пабегці першы рукавікі, мы можам узеўнае казань, што звяно поўнаася гатова к выхаду ў поле, да барацьбы за высмай ўраджаі. Для ўгнаення глебы пад пасевы ільну намі загатоўлена дастаткова колькасць мінеральнага ўгнаення, сабрава звыш 20 пентераў попелу. Рагулярна збярэцца іштупыны памёт.

Новыя сімы і натхненне замацвае за высмай ўраджаі, за дэяржым росквіту калгаса, за аянаўнасці і культурнае жыццё ў ільваў. Мы гэта добра ўлічваем. У маёй брыгадзе створаны 3 ільваводчыя зянівы. Кожнаму зяніву вывучаны ўчасці. Зараз зянівы актыўна рыхтуюцца да веснавой саўбоў.

Узбройшыцца рашэннем партыі і ўрада аб дадатковай апаце працы калгаснікаў, мы заваяем сёлета высмай ўраджаі на нашых калгасных палях.

А. К. КУДЗІН,
брыгадзір брыгады № 2, узельніча
Усеаюзнай сельскагаспадарчай
выстаўцы.

Н. Т. КУПРЫЯНЕЦ,
зэніваўна ільваводчага звяна,
узельніча Усеаюзнай сельскагаспадарчай
выстаўцы.

Два гістарычныя рашэнні партыі і ўрада — паставоўна аб дадатковай апаце працы калгаснікаў і паставоўна аб асужыні балот Беларускай ССР—сталі праграмай работы сельскагаспадарчай арцелі, яе скарышні, брыгадзіраў, зяніваўна і коўкі калгаснікаў.

Кожная дадаткова тана ўгнаення прыпер набыла асаблівае значэнне. На калгасных палях ішча зяніваўна Талачынскага раёна спрымаюцца за гэтай прадаўнаўнаю даў калгасу—«Перамога» і «13-годзе Беларускай». Каб улічыць гэтых іштэўных спрымаю, дадэкарэвалі вышкі і плошчы раёнага цэнтры засяпавалі за асобнымі брыгадзіраў калгасу.

У раёнаўнасці і ішчых раёнаўных установах, у школах, у Доме культуры можна асужыць зяніваўна па ільну. Яны старанна вырабляюць попел з пячэй і пе нешч старанна ўтаварэваюць.

— Апрача нас нікому больш попелу не даваць.

Калі ў калгасе закончылі заваяваць лес, Анаій Кудзін першым павязваў іштэпнае.

— Трэба палыгаць на вывазу торфу і поно. Дарога пошана.

І ў поле павалі сьнігі вазоў утаеннаў, сабраных на месцы. Пачынаўся ўсе складзі па стэпай і сабралі дадаткова некалькі центнераў мінеральных угнаенняў.

У калгасных парках ужо зянівае пшэўна, узьдохіць салата і радзёска. Старшыня калгаса аянаўнае дэяр.

— Восць туд рухавічок паставілі і полтарэку цукрам. А там іштупнік будзе—падрубы закатаў. Хэўны будзем перакрываць—гэтыя свае патрэбны, допкі.

А калгасная моладзь знамаче свае дадатковыя планы. Вясоўй комамоаўны раэам з усёй моладзю калгаса будзе аянаўна ўпрымаваць калгас.

А. МАТУСЕВІЧ,
С. КАЗНАЧЭУ.

Калгас «Перамога»,
Талачынскага раёна.

ПАВАЛІЧЫМ ДАХОД АД ГАРОДНІЦТВА

Гародніцтва і садоўніцтва — важныя галіны калгаснай вытворчасці. У мінулым годзе ў нас пад садамі і гародам было 12 гектараў. На ўсёй гэтай плошчы растуць плодзювы дрэвы, а між іх сеем гародніну. Тады чынам, мы прадукцыйна аскарыстоўваем кожны метр зямельнай плошчы.

Сад наш аянаў маладзі — саветні яго ў 1930 годзе. Вядома, што вялікія марозы летанай зымы малгі многа напшэўнаў тамаку сацу. І воснь, я рашыў раніць вясной узняцца за адраўнаванне плодзювых дрэў.

Усе дрэвы я абкаваў, угнаиваў прыотпавальна круці, абсаваў галіны і неаатрабаваныя аянаўнасці. Увосень я аянаў пераказваў зямлю пад дрэвамі і абкаваў ствалы яловымі лапамі. Надаўна я атэдаў дрэвы і пераказваўся, што амаль усё дрэвы выжылі і сёлета дадучы ўраджаі. У калгасе, такім чынам, будучы свае аянаў на праці ішча і на продаж дэяржава.

Вялікую ўвагу звяртаем мы на развіццё гароднінства. У 1940 годзе калгаснікі нашай сельскагаспадарчай арцелі атрымалі 269 пентераў буркоў, 402 пентеры ствалаў ільвоў і 178 пентераў пшэўна з гектара. Частку гародніны пашылі ў калгасе, буралі пераказалі на ферму, а за прадаўна прадукцыю пшэўна, памідоры, гуркі, — атрымалі 23.659 рублёў.

Ішча, што пашы прыбылі ад гароднінства ішча маляў. У гэтым годзе мы ставім задачай павялічыць іх.

Важным дасягненнем у развіцці гароднінства і зяніваў тое, што мы закатаў 100 парніковых рам. Будз парніка проста нямагчыма ўсебаковае развіццё гароднінства. Без парніковых рам неляга, напрыклад, вырашчыць даброў расадку капусцы або памідораў. А без сваёй расадкі гародніны, як без рук.

Сёлета ў нас упершыню будзе і сваё раёнава гародніна. У 10 рамах ужо зянівае пшэўна, пасевы гуркі, радзёска. Тады чынам, праз месці мы можам даць у талачынскай сталовы раёнава зяніваў.

У 10 дэяржавых рамках мы хэўна пасем памідоры. Засяпым ішча значную плошчу нашых гародаў. Мы пшэўна рашылі дабіцца ў гэтым годзе не менш 200 пентераў памідораў з гектара.

Кабы атрымаць высмай ўраджаі, мы ўсею гародніною плошчу ўгнаиваем летым гном з хэўроў. Вяваўна яго закончым яшча за саянай дарогай. Насенне буркоў, морквы, салата, капусцы, брукні ўжо заамацалася.

Сёлета мы пасем у парках кветкі, якія будзем аянаўнасці калгасную саўбу.

А. КАПЛЕУСІ,

ЗАРУБЯЖОМ

Вайна ў Еўропе і Афрыцы

(Дзённік ваенных дзеянняў)

На албанскай фронце 8 і 9 сакавіка адбыліся атакі на вайсковыя часткі...

300 чалавек забітымі і раненымі, адступілі з Імбачы (у 270 км. ад Аты-Абэя).

У Паўночнай Афрыцы ваенныя дзеянні адбыліся ў раёне ўмацаванняў аэзіса Джардубу.

На англійскай фронце адзначалася значная актыўнасць германскай авіяцыі.

Ва Усходняй Афрыцы авіяцыйныя ваенныя дзеянні адбыліся ў Абсісіні.

Навядзенні аб апошніх налётах англійскай авіяцыі на ваенныя ўстаноўкі ў Заходняй Германіі.

БЮДЖЭТ ІНДЫ

БАБУТ. 10 сакавіка. (ТАСС). Паводле паведамлення індыйскай газеты «Трыбюн» ад 3 сакавіка.

Дзяржаўны бюджэт Індыі ў сярэднім 205 млн. рупій.

Замежная хроніка

На вестках прыбылых у ШПА і Іспанія, там размешчана 70 тысяч англійскіх і канадскіх салдат.

Пунктамі першай дапамогі, умывальнікамі пакоімі.

Т. Г. ШЭУЧЭНКА

(Да 80-годдзя з дня смерці)

10 сакавіка (26 лютага) 1861 года памёр вялікі народны ўкраінскі паэт Тарас Грыгоравіч Шэўчынка.

І вразко злою кроўю Волю оспрыге.



Т. Г. Шэўчынка пачаў складала свае песні, паэмы і думы ў годы беспасрэднай нікалаўскай рэакцыі.

У сваёй сямівольніцкай паэме, як ён называў свае вершы гэтых год, Шэўчынка выказаў глыбокія пачуцці.

Высокашыротны рэйс лётчыка

І. І. Чэравічнага

5 сакавіка рэйсавіц з Масквы ў перадаваўшыя лётчыкі вылетелі з чатырохматорнага павятрынага карабля «СССР-169».

6 сакавіка лётчык тав. Чэравічны ў 7 гадзін 30 минут рэйсам вылетелі з Архангельска.

На борт карабля пагружана разнастайнае павуковае абсталяванне.

7 сакавіка самалёт «СССР-169» у 5 гадзін 20 минут вылетелі з Усьці-Кара.

У 15 гадзін 50 минут чатырохматорны павятрынага карабля прылятаў на архангельскія аэрадромы.

У 11 гадзін 30 минут «СССР-169» ануляваўся ў бухце Піхай.

Падрыхтоўка да 70-й гадавіны Парыжскай камуны

Бюро Мінскага гаркама КП(б)Б зацвердзіла план мерапрыемстваў на падрыхтоўку да 70-й гадавіны Парыжскай камуны.

Музе, аб бараньбе працоўных мас за рэабілітацыю і аднаўленне імперыялістычнай вайны.

Гастролі Маскоўскага тэатра камедыі

У Мінск з Масквы прыехаў на гастролі ў поўным саставе тэатр камедыі Цэнтральнага Дома Чырвонай Арміі імя Фрунзе.

Лейлі і «Сядзі цветут» В. Мас і П. Кузічэнка.

Рыхтуецца да вавігадзі

ГОМЕЛЬ. (БЕЛТА). Рэжысёр Дзмітрый Дзмітрыйвіч Лявончык рыхтуецца да пачатку вавігадзі.

кажанацтва і фарбовальныя работы.

Вясеннія канікулы ў школах

3 23 на 30 сакавіка ў школах гарадоў рэспублікі — вясеннія канікулы.

дзёны анімаваны змяшчаль мастацкай творчасці.

ПРЫЗЫУНАЯ МОЛАДЗЬ Вывучае РАДЫЁТЭХНІКУ

БАРЫСАУ. (БЕЛТА). Па ініцыятыве радыёлабілезнай тэхнікі Д. Дамарскага на фабрыцы пінна створан гурток радыёаўто для моладзі прызыўнага і дзіржаўнага ўзросту.

РАДЫЁГУРТОК на больш шырокай праграме створан для прызыўнага педгагічна пачатку.

ДА ўВАГІ ГРАМАДЗЯН!

Кожны грамадзянін можа застрахаваць сваю хатнюю маёмасць на выпадак ПАЖАРУ, ПАВОДКІ і іншых стыхійных бедстваў.

МАЁМАСЦЬ МОЖА ВІЩА ЗАСТРАХАВАНА А ЛЮБОЕ СУМЕ, У МЕЖАХ ЯЕ КОШТУ НА ДЗЯРЖАНЫХ АВО КААПЕРАТЫВНЫХ ЦЕНАХ, ЗА ВПЛАКАМ ЗНОСУ.

Галоўшэўчынкаўпраўленне НК аховы здароўя БССР

Даводзіць да вядома насельніцтва, што ўсе аптэкі, магазіны і ларкі санітарны і гігіены і аптэчныя пункты ў гарадах і сельскіх мясцовасцях прымаюць ад насельніцтва на ўстаноўленых панах наступныя:

Пашчыны вылікавацца ў адпаведнасці ад ацэнак асабістай пабудоў, у якіх знаходзіцца маёмасць, у наступных размерах а кожнай тысячы рублёў страхавой сумы ў год:

Лякарственыя расліны і сушаныя ягады:

- ЧАРНІКУ, МАЛІНУ, СПАРЫНІНУ (ражні), БЯРЗАВЫЯ ПОЧКІ, ТАЛАНІЯНКУ — ліст, ВАЛЕР'ЯНАВЫ, КОРАНЬ, НАРУ КАЛІНЫ, а таксама ВОСК (пчаліны).

РАШЭННЕМ ПРЭЗІДЫУМА ВПСО АД 1 ЛЮТАГА 1941 г.

Беларускі рэспубліканскі камітэт профсаюза работнікаў зямельных органаў ліквідуюцца

Дзяржаўны ардэн Леніна Вялікі тэатр оперы і балета БССР

Вялікая дзяржаўная ардэн Працоўнага Чырвонага Сцяга Філармонія

Выдавецтва газеты «Звязда» патрэбныя пакоі

Вялікагадзіннае выданне газеты «Звязда» патрэбныя пакоі

Вялікагадзіннае выданне газеты «Звязда» патрэбныя пакоі

Вялікагадзіннае выданне газеты «Звязда» патрэбныя пакоі

Дзяржаўны ардэн Леніна Вялікі тэатр оперы і балета БССР

Вялікая дзяржаўная ардэн Працоўнага Чырвонага Сцяга Філармонія

Выдавецтва газеты «Звязда» патрэбныя пакоі

Вялікагадзіннае выданне газеты «Звязда» патрэбныя пакоі

Вялікагадзіннае выданне газеты «Звязда» патрэбныя пакоі

Вялікагадзіннае выданне газеты «Звязда» патрэбныя пакоі

Дзяржаўны ардэн Леніна Вялікі тэатр оперы і балета БССР

Вялікая дзяржаўная ардэн Працоўнага Чырвонага Сцяга Філармонія

Выдавецтва газеты «Звязда» патрэбныя пакоі

Вялікагадзіннае выданне газеты «Звязда» патрэбныя пакоі

Вялікагадзіннае выданне газеты «Звязда» патрэбныя пакоі

Вялікагадзіннае выданне газеты «Звязда» патрэбныя пакоі

Дзяржаўны ардэн Леніна Вялікі тэатр оперы і балета БССР

Вялікая дзяржаўная ардэн Працоўнага Чырвонага Сцяга Філармонія

Выдавецтва газеты «Звязда» патрэбныя пакоі

Вялікагадзіннае выданне газеты «Звязда» патрэбныя пакоі

Вялікагадзіннае выданне газеты «Звязда» патрэбныя пакоі

Вялікагадзіннае выданне газеты «Звязда» патрэбныя пакоі

Дзяржаўны ардэн Леніна Вялікі тэатр оперы і балета БССР

Вялікая дзяржаўная ардэн Працоўнага Чырвонага Сцяга Філармонія

Выдавецтва газеты «Звязда» патрэбныя пакоі

Вялікагадзіннае выданне газеты «Звязда» патрэбныя пакоі

Вялікагадзіннае выданне газеты «Звязда» патрэбныя пакоі

Вялікагадзіннае выданне газеты «Звязда» патрэбныя пакоі